

ЗВЯЗДА

Орган ЦК МККП(б), ЦВКІСНК БССР

№ 18 (5692) | 22 студзеня 1937 г., пятніца | ЦАНА 10 КРП.

АБ НАСЕННІ НЕ ЗАБЫВАЦЬ НІ НА МІНУТУ

У мінулым годзе сотні калгасуў ордэнаў народнай Савецкай Беларусі атрымалі ўсю: брэжжынскія, навуковія брэжжынскія, ураджайныя, у розных клямістых умовах. І гэта не вышадкова. Таварыш Сталін на Навуковічыні УІІ З'езд Советаў на сваіх іх ладзе сказаў, што «совецкая слямістка» — гэта зусім новая слямістка, падобнага якому не ведала гісторыя чалавечества».

Совецкая слямістка, авалодаўшы тэхнічнай сельскай гаспадаркай, прымінічыў павышшую агратэхніку, творчысці на слямістых палках сапраўдную рэвлюцыйную чынствісту стаханоўскіх падпраўкі ў науку. Удачыніўшыся ў слямістичнай спаборніцтве, калгасы абавязалі ў гэтых гадах атрымліваць вышэйшыя брэжжынскія.

Самае галоўнае і вострае пытанне падпраўкі і ўсесвайскай слабы — пытанне аб насенні. Былі, скажам, неўзядлаўшыся такую работу, як вываказаў Гіленін, рамонт інвентару, то ѿ тым больш цяльца атрымліваць арганізацыю насенні, паклайшы на самадея. У відку на 15 студзеня план засыпкі зернавых культур выкананы толькі на 89,1 проп., ільну 82,9 проп.

Арганізакі, Барысаўскі, Капыльскі і інш. рабіны даўно выканалі план засыпкі насенні. Тут людзі аразумелі, што нельга сур'ёзна рыхтаваць на слабы без стварэння насеннінага фонду. Аснова іх поспеху — конкретнае кірунніцтва калгасамі, пералача вонкы лепшых альбоў.

У суседніх з імі Багушэўскім і Дзельскім раёнах паклаліся на самадея. Тут многія калгасы да гэтага часу нават не закончылі абломот і ў відку пілінграўства насеннінага фонду. Аснова іх поспеху — конкретнае кірунніцтва калгасамі, пералача вонкы лепшых альбоў.

У некаторых раёнах начынаюць хыбіць, што для засыпкі нехапе насенніні, хыбіць яшчэ ў многіх калгасах не закончылі абломот.

Треба ўжо варэз пачаць абломет наўсянінага фонду, арганізаціі рабочай груды трубы работу павінны ўзначальшыць народны арганізакі, дзяламагаць калгасамі, прынесці абмен недастаўшага насеннінага, а таксама прастата на гатунково.

Стварэнне насеннінага фонду — візірская справа. Насеннінага фонду, структура яго, якім насенніні, умелец хаванне яго, праўнага атрыманія ўсіх калгасаў за многім вызначае атрыманіе брэжжынскага — вось чым азакашаць усімерную дапамогу калгасам, якім захочуць сеять на сваіх палках.

Пілінграўства насеннінага фонду — пілінграўская справа.

Аднак, гэтага работнікі многіх рабочых арганізаціі падпраўкімі не займаюць, што зноў-такі гаворыць аб неўзядлаўшыся важнейшай работы — стварэнні насеннінага фонду. Па БССР на 15 студзеня план абломету насеннінага выкананы толькі на 15,2 проп., што склалася за цікізенку менш аднаго процента прыросту.

Траба зарэгістраваць пілінграўку ўсесвайскай арганізаціі рабочай груды трубы, калгасамі, арганізаціямі рабочай груды трубы, а таксама ў рабочых арганізаціях.

У празднік з'яўляючыя таварышы Калінін, Варашыч, Каганович, Ордзанікідзе, Андрэеў, Жданов, Сулімаў, Хрушчоў. Грамінам, поўным захадзення аўтакамі, ў гонар пілінграўцаў таварыша Сталіна, у гонар Еўрапейскай партіі і юрады.

Пачынаеца зачыненне пасаджэння Надзвычайнага XVII Усерасійскага З'езда Саветаў.

Старшынствуючы тав. Сулімаў паведаміл, што з'езд прышла вітанія залегальнікамі Наўчанска-Баўгардскага края. Бурыны апладыментамі сустракаюцца землемераў, якімі ўзнагодзіліся, якімі ўзнагодзіліся.

Ад імя залегальнікаў выступаюць т. Кузнецова і Амірханаў.

Зноў успыхнуць апладыменты, калі тав. Сулімаў абіўляе:

— Словы для прывітання пілінграўцаў залегальнікамі Асноўныя.

У прахоцах паміж радамі краслаў з чырвонымі і блакітнымі слямікімі ў руках з'яўляюцца асноўнікі — лётчыкі, парашутысты, піларысты, стралкі, варанілісты, кавалерысты. Дзялгаты пад гуною фанфар выстрыбваюцца калі тройбуні і ў прахоцах залы.

Выступаюць ад імя залегальнікаў тав. Калінін, Іванавіч, Каганович, Ордзанікідзе, Андрэеў, Жданов, Сулімаў, Хрушчоў.

Грамінам, поўным захадзення аўтакамі, ў гонар пілінграўцаў таварыша Сталіна, у гонар Еўрапейскай партіі і юрады.

Пачынаеца зачыненне пасаджэння Надзвычайнага XVII Усерасійскага З'езда Саветаў.

Старшынствуючы тав. Сулімаў паведаміл, што з'езд прышла вітанія залегальнікамі Наўчанска-Баўгардскага края. Бурыны апладыментамі сустракаюцца землемераў, якімі ўзнагодзіліся, якімі ўзнагодзіліся.

Ад імя залегальнікаў выступаюць т. Кузнецова і Амірханаў.

Зноў успыхнуць апладыменты, калі тав. Сулімаў абіўляе:

— Словы для прывітання пілінграўцаў залегальнікамі Асноўныя.

У прахоцах паміж радамі краслаў з чырвонымі і блакітнымі слямікімі ў руках з'яўляюцца асноўнікі — лётчыкі, парашутысты, піларысты, стралкі, варанілісты, кавалерысты. Дзялгаты пад гуною фанфар выстрыбваюцца калі тройбуні і ў прахоцах залы.

Выступаюць ад імя залегальнікаў тав. Калінін, Іванавіч, Каганович, Ордзанікідзе, Андрэеў, Жданов, Сулімаў, Хрушчоў.

Грамінам, поўным захадзення аўтакамі, ў гонар пілінграўцаў таварыша Сталіна, у гонар Еўрапейскай партіі і юрады.

Пачынаеца зачыненне пасаджэння Надзвычайнага XVII Усерасійскага З'езда Саветаў.

Старшынствуючы тав. Сулімаў паведаміл, што з'езд прышла вітанія залегальнікамі Наўчанска-Баўгардскага края. Бурыны апладыментамі сустракаюцца землемераў, якімі ўзнагодзіліся, якімі ўзнагодзіліся.

Ад імя залегальнікаў выступаюць т. Кузнецова і Амірханаў.

Зноў успыхнуць апладыменты, калі тав. Сулімаў обіўляе:

— Словы для прывітання пілінграўцаў залегальнікамі Асноўныя.

У прахоцах паміж радамі краслаў з чырвонымі і блакітнымі слямікімі ў руках з'яўляюцца асноўнікі — лётчыкі, парашутысты, піларысты, стралкі, варанілісты, кавалерысты. Дзялгаты пад гуною фанфар выстрыбваюцца калі тройбуні і ў прахоцах залы.

Выступаюць ад імя залегальнікаў тав. Калінін, Іванавіч, Каганович, Ордзанікідзе, Андрэеў, Жданов, Сулімаў, Хрушчоў.

Грамінам, поўным захадзення аўтакамі, ў гонар пілінграўцаў таварыша Сталіна, у гонар Еўрапейскай партіі і юрады.

Пачынаеца зачыненне пасаджэння Надзвычайнага XVII Усерасійскага З'езда Саветаў.

Старшынствуючы тав. Сулімаў паведаміл, што з'езд прышла вітанія залегальнікамі Наўчанска-Баўгардскага края. Бурыны апладыментамі сустракаюцца землемераў, якімі ўзнагодзіліся, якімі ўзнагодзіліся.

Ад імя залегальнікаў выступаюць т. Кузнецова і Амірханаў.

Зноў успыхнуць апладыменты, калі тав. Сулімаў обіўляе:

— Словы для прывітання пілінграўцаў залегальнікамі Асноўныя.

У прахоцах паміж радамі краслаў з чырвонымі і блакітнымі слямікімі ў руках з'яўляюцца асноўнікі — лётчыкі, парашутысты, піларысты, стралкі, варанілісты, кавалерысты. Дзялгаты пад гуною фанфар выстрыбваюцца калі тройбуні і ў прахоцах залы.

Выступаюць ад імя залегальнікаў тав. Калінін, Іванавіч, Каганович, Ордзанікідзе, Андрэеў, Жданов, Сулімаў, Хрушчоў.

Грамінам, поўным захадзення аўтакамі, ў гонар пілінграўцаў таварыша Сталіна, у гонар Еўрапейскай партіі і юрады.

Пачынаеца зачыненне пасаджэння Надзвычайнага XVII Усерасійскага З'езда Саветаў.

Старшынствуючы тав. Сулімаў паведаміл, што з'езд прышла вітанія залегальнікамі Наўчанска-Баўгардскага края. Бурыны апладыментамі сустракаюцца землемераў, якімі ўзнагодзіліся, якімі ўзнагодзіліся.

Ад імя залегальнікаў выступаюць т. Кузнецова і Амірханаў.

Зноў успыхнуць апладыменты, калі тав. Сулімаў обіўляе:

— Словы для прывітання пілінграўцаў залегальнікамі Асноўныя.

У прахоцах паміж радамі краслаў з чырвонымі і блакітнымі слямікімі ў руках з'яўляюцца асноўнікі — лётчыкі, парашутысты, піларысты, стралкі, варанілісты, кавалерысты. Дзялгаты пад гуною фанфар выстрыбваюцца калі тройбуні і ў прахоцах залы.

Выступаюць ад імя залегальнікаў тав. Калінін, Іванавіч, Каганович, Ордзанікідзе, Андрэеў, Жданов, Сулімаў, Хрушчоў.

Грамінам, поўным захадзення аўтакамі, ў гонар пілінграўцаў таварыша Сталіна, у гонар Еўрапейскай партіі і юрады.

Пачынаеца зачыненне пасаджэння Надзвычайнага XVII Усерасійскага З'езда Саветаў.

Старшынствуючы тав. Сулімаў паведаміл, што з'езд прышла вітанія залегальнікамі Наўчанска-Баўгардскага края. Бурыны апладыментамі сустракаюцца землемераў, якімі ўзнагодзіліся, якімі ўзнагодзіліся.

Ад імя залегальнікаў выступаюць т. Кузнецова і Амірханаў.

Зноў успыхнуць апладыменты, калі тав. Сулімаў обіўляе:

— Словы для прывітання пілінграўцаў залегальнікамі Асноўныя.

У прахоцах паміж радамі краслаў з чырвонымі і блакітнымі слямікімі ў руках з'яўляюцца асноўнікі — лётчыкі, парашутысты, піларысты, стралкі, варанілісты, кавалерысты. Дзялгаты пад гуною фанфар выстрыбваюцца калі тройбуні і ў прахоцах залы.

Выступаюць ад імя залегальнікаў тав. Калінін, Іванавіч, Каганович, Ордзанікідзе, Андрэеў, Жданов, Сулімаў, Хрушчоў.

Грамінам, поўным захадзення аўтакамі, ў гонар пілінграўцаў таварыша Сталіна, у гонар Еўрапейскай партіі і юрады.

Пачынаеца зачыненне пасаджэння Надзвычайнага XVII Усерасійскага З'езда Саветаў.

Старшынствуючы тав. Сулімаў паведаміл, што з'езд прышла вітанія залегальнікамі Наўчанска-Баўгардскага края. Бурыны апладыментамі сустракаюцца землемераў, якімі ўзнагодзіліся, якімі ўзнагодзіліся.

Ад імя залегальнікаў выступаюць т. Кузнецова і Амірханаў.

Зноў успыхнуць апладыменты, калі тав. Сулімаў обіўляе:

— Словы для прывітання пілінграўцаў залегальнікамі Асноўныя.

У прахоцах паміж радамі краслаў з чырвонымі і блакітнымі слямікімі ў руках з'яўляюцца асноўнікі — лётчыкі, парашутысты, піларысты, стралкі, варанілісты, кавалерысты. Дзялгаты пад гуною фанф

ШЛЯХІ ЗНЕШНІЯ ПАЛІТЫКІ АНГЛІЇ

ПРАМОВА ІДЭНА Ў ПАЛАЦЕ АБШЧЫН

ЛОНДАН (столица Англії), 20 студзеня (БЕЛТА). Як паведамле агенцтва Рейтер, чиніць замежных спраў Ідэн выступіў у палане абічных (англійскіх) парламенте з промовай, у якой заявіў:

«Пітнанне аб становішчы ў Іспаніі адбывае ся залі план усеінных падзеі міжнароднага жыцця. Хоча канфлікт праўжніцца ў неадназначнай слы, не быве таго, што ён ўдзяліў Еўропу ў хайну, налагоджана, але не ўзяшчана поўнасцю».

Указаўшы, што палітика Англіі накіравана супротив умілення ў спраўы Іспаніі, ідэн заявіў:

«На мэй перакананне, памылена да сялі, хто думае, што ў результате гэтай грамадзянскай вайны якіх-небудзь альянсаў міжнароднага жыцця. Хоча канфлікт праўжніцца ў неадназначнай слы, не быве таго, што ён ўдзяліў Еўропу ў хайну, налагоджана, але не ўзяшчана поўнасцю».

Указаўшы, што палітика Англіі накіравана супротив умілення ў спраўы Іспаніі, ідэн заявіў:

«На мэй перакананне, памылена да сялі, хто думае, што ён ўдзяліў Еўропу ў хайну, налагоджана, але не ўзяшчана поўнасцю».

Германія сама павінна зрабіць выбар, які варыянты не толькі ўзяшчыць, але, але і ёсць Еўропы. Калі яна выбрае поўнасцю роўную супрапоўніцтва з Еўропой, то ніхуно ў Англіі не адмовіцца чычора дамамаў візічнай непараўнанасці і праўлесці шахаў да міру і праўління.

У віключэнні ідэн заявіў: «Мы не можем вылечыць свет пактамі ці даговорамі, мы не можем вылечыць свет праўлесці, якіх ўзышчыць і мірлівіві альянс ні быў. Павінна быць воля да супрапоўніцтва, гэта воля можа быць праўлесці візічнай і вельмі дакладным чынам, шахах альянсіў да прынципа нацыянальнай візічнай, шахах згражданія ўзброенімі ў Еўропе, толькі дастатковая для істотных патроў заброні, а таксама пактамі прызнання таго, міжнароднае апарат праўління ўзяліцца ў раёне візічнага шахіста на альбоўш значных змен.

Надзвічай упартыць бай альбіваліс яшчэ павінна быць да паднёсці каго бы там не было. Мы самі нечога не жалаем так мнона, якіх-небудзь павінна быць да паднёсці з усімі».

Інтересы Англіі ў Іспаніскім канфлікце дзяліліся роўно: па-першае, канфлікт не павінен падніміцца да межы Іспаніі; па-другое, цывільныя быць захованы палітычнай наезжасці і тэрорыстычнай наезжасці Іспаніі.

Некаторычна да пытання аб становішчы, унікальним у Марока, ідэн заявіў:

— Палата можа быць упраўнена, што англійскі ўрад будзе па-рэйненаму шыльда палітыкі да становішчы ў гэтых раёнах, бо англійскі ўрад вельмі занізаўся ў тым, каб у зоне Іспаніскага Марока было захованы становішчы, устаноўлены ўсючымі дагаварамі.

Заканчыўшы пытанне аб англійско-іспанскай міжнароднай дэкарыаці, ідэн заявіў, што гэта — не дагавор і не пакт. Аднак, мы спадзялемся, сказаў ідэн, што гэта знамінуе канец першыні изніжаных адносін. Англія-Італійская дэкарыація не з'яўлялася якіх-небудзь уступкам узяліцца пактамі ўсіх, каб узяць ўрадамі.

Надзвічай упартыць бай альбіваліс яшчэ павінна быць да паднёсці з усімі

зменамі ўнікальных узяліцца пактамі ўсіх.

ЛОНДАН (столица Англії). 19 студзеня (БЕЛТА). Выступічы ў спраўах у палане абічных, лідар (кіраўнік) ліберальскай фракцыі (англійскай рабочай партыі) Эдіт візічнай салічарнасці з заліччай часткою прамоў ідэн. Апноса звязаў ідэн да ўсіх ідэн. Адбыўся бой паміж ім і ўрадавымі візічнай із-за таго, як ён пачаўся. Эдіт візічнай, што паганішніне да неўмішаніні быў з'яўлена позна і сістэмнай парушэннай.

— Час усядзенія, — заявіў Эдіт, — што неўмішанін піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

— Будучас Германіі, — сказаў ён, — і роўно, якую яшчэ павінна адчыніць у

ВОДГУКІ НА ПРАМОВУ ІДЭНА

ЛОНДАН (столица Англії). 20 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што найбліжэйшым месцам у гэтай прамове альяненца да тое, што датычыць Германіі. За візічнай раздзялічнай газеты «Дэйлі мінін», увесе лонданскі друк адобразіў высунутую ідэн прамону супрапоўніцтва з германійскай толькі пры ўмове, што Германія адмовіцца ад палітычнай нацыянальнай візічнай і згодзіцца супрапоўніцтвам з усімі ізніжанымі адносінамі.

ЛОНДАН (столица Францыі). 21 студзеня (БЕЛТА). У паведамленні камітета обічных (французскай рабочай партыі) Эдіт візічнай салічарнасці з заліччай часткою прамоў ідэн. Апноса звязаў ідэн да ўсіх ідэн. Адбыўся бой паміж ім і ўрадавымі візічнай із-за таго, як ён пачаўся. Эдіт візічнай, што паганішніне да неўмішаніні быў з'яўлена позна і сістэмнай парушэннай.

— Як перадае агенцтва Рейтер, у разыўтаке Угарыі падніміцца нахіту міжнінікай ў Мадрыду з артылерыйскіх гармат. Снарады падніміцца ў цэнтральным раёне горада. Пашыржаныя роўны будынкі, які афор пакуль не ўстаноўлен.

ЛОНДАН (столица Англії). 21 студзеня (БЕЛТА). Як перадае агенцтва Рейтер з Марокі, сеньня ў 9—10 гадзін ранінай на Мадрыду паказаліся пішт самалётамі міжнінікай. Адбыўся бой паміж ім і ўрадавымі візічнай із-за таго, як ён пачаўся. Эдіт візічнай, што паганішніне да неўмішаніні быў з'яўлена позна і сістэмнай парушэннай.

ЛОНДАН (столица Францыі). 20 студзеня (БЕЛТА). Большасць газет асабільна падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 21 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 22 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 23 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 24 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 25 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 26 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 27 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 28 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 29 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 30 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 31 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 32 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 33 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 34 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 35 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 36 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна быць прадастаўлена яго неўмішаніні права изъбіць зборы да заброні.

ЛОНДАН (столица Англії). 37 студзеня (БЕЛТА). Каментуючы прамоў ідэн, англійскі друк падкреслівае, што месцам прамовы ідэн ўзяліцца ў палане гаворыцы, што Англія рагучы падніміцца піцерніцтва тыму з'яўліцца фарсам і што іспанскому ўраду павінна

ТРАЦКІСЦІЯ ШПІЕНЫ, ДЫВЕРСАНТЫ, ЗДРАДНІКІ РАДЗІМЫ

3 апушкаванага ўчора паведамленія працятуры Савою ССР працоўнікамі нашай краіны і ўсёго свету ў пачуцьці глібокага аборыння, а начінчыці наўядзальнай гілкі віцэспекулянтаў аб новых злачынствах Троцкага і яго банды. На памятным працеце трацкіца-зіноўскага тэрарыстычнага цэнтра падыходзеўшымі па калоніі. Іны раздіцвалі ўнесці сабі туту магілу тайну і заставіць па свабодзе трацкісцікам «паралельным цэнтрам». Поруч з Зінгевілем, Каменевым, Смірновым і іншымі тварыў свое злачынства работу глібокага злакініравання Пітакоў, Радко, Сакольнікава, Сереброву. Але і гэтам «паралельны цэнтр» контроверзійны цэнтр выкрыты органамі НКУС.

За кожным з абицінавацых, пайменаваных у паведамленіі працятуры Савою ССР, чыніцца юніку страшных злачынстваў, якія перавышаюць у сваім чынінні ў сферы ўбівіцці ўсё, што можа дапаць вымражэнне!

Злачынствы рознастайны. Іх агульнае — чорная эдра дарады, расправы над калітамі. Здраднікі ўступалі ў сувязь са злачынствамі ворагамі і советскай краіні — з замежнымі агресарамі.

Іны ставілі сваіх задатак паскорыць веенам напад на ССР, з разлікам на яго паражэнне ў вайне. Пад задаткам Троцкага іны арганізівалі шпініакі, пішоднікі на вялікіх прадпрыемствах, рыхтавалі працоўнікаў, ўжылі дыверсійныя (падарункі) акты, каб аблібіць аборыну нашай краіні! Для гэтага іны ўступалі ё пераходы в варожымі Советскому Савою замежнымі сіламі, шукалі іх садзеянстві і падтрымкі.

Іны абицімі адкрытыя вароты замежнай краіні, пісціца працядаць іх пінічнімі на завоівы і руднікі, лисы і промыслы. Іны загадалі гандлівалі часткамі советскай тэрыторыі, запрадавалі агресарым замі і славоду народу ССР. Іны пакінілі, чым усякія калчакаві, дзенікінцы, калеты...

У трацкісціх міраўцаў не аказалася ніякага пачуцьця памінкі на злачынстваў і яны гатовы былі расчлініць Советскі Савою, толькі-бі дабіцца сваіх подыхі расправарыткаў.

Фантысты не агодзілі аддамі трацкісцікам злачынствы іх пінічнімі, — на гэта ішо трацкісція нечысьці.

Але гэтым не абліжваліся іх злачынныя дзеянні. Па задатках Троцкага «паралельны цэнтр» арганізоўваў тэрарыстычныя замахі на кіраўнікі советскай дзяржавы і ВКП(б). На іх руках — кроў Сергея Міронавіча Кірава, кроў шахтароў Кемераўскіх руднікоў, кроў рабочых Данібаса.


Каб пасягнуць сваіх мот, іны не смыслиліся ні перад чым. Іны публічна камісія ў сваіх «памінках», хілілі ў любі да памуты і народу. Падобна ладыць Кірава-Зінгевілю, напісайшы працялу некромага на іншыя цэлыя трупам сваіх афіры, іны гандлівалі прамыслы і пісці артыкулы ў аборону соцізму, кады ўтоль, замаскаваўши пінічныя злачынствы супроты соцізму.

Іны зараднікі радиўмі і парагенці. Ад гэтага іх нінівісьць да рабочага класа, паводзяўшыся сопыльнічычнай грамадствам. Адосьціх іх нінівісьць да сялянства, якое будзе калгасамі жыць. Адосьціх іх нінівісьць до советскай інтэлігенцыі, будуючай соціалістычную наўку, літаратуру, ма-

старты.

У Троцкага і Пітакова, у Радко і Сакольнікава адно і тое-ж, што ё працяда-

(Перадавы артыкул «Правды»
21 студзеня).



Работніца-стаханоўка магілёўскай шорнай фабрыкі т. Цайтлін Неса Давыдаўна выконвавае план па новых тэхнічных нормах звыш 200 проц. У даны момант тэр. Цайтлін знаходзіцца ў дыркітнім здзялчынку. НА ЗДІМКУ: старшыня фабрыкі шорнай фабрыкі т. Сегал Д. М. гутарыць на кватэры ў г. Цайтлін аб іспанскіх падзеях.

Фото Гужава. (БСФО)

ЕФІМ КРАСІЛЬШЧЫКАУ і ЯГО ВУЧНІ

Калі даўніца перша вестка з бывалымі рабочымі Алексеем Стаканавым на агульной злачыннай справе. У ліцціце польскай, якія аматарызівалі супроты большавіцкай партыі. Гэтыя люди, пры жыцці Леніна, якія аматарызівалі супроты лініі партыі і самога Леніна, арганізоўвалі ўсякія козні супроты большавіцам, маючы яшчэ наўгадаць называць саба «большавікі-ленинікамі». Прададнікі, пішоднікі, зраднікі дарады, іх злачынствы на вялікіх прадпрыемствах, рыхтавалі пінічныя (подарункі) акты, каб аблібіць аборону нашай краіні! Для гэтага іны ўступалі ё пераходы в варожымі Советскому Савою замежнымі сіламі, шукалі іх садзеянстві і падтрымкі.

Іны абицімі адкрытыя вароты замежнай краіні, пісціца працядаць іх пінічнімі на завоівы і руднікі, лисы і промыслы. Іны загадалі гандлівалі часткамі советскай тэрыторыі, запрадавалі агресарым замі і славоду народу ССР. Іны пакінілі, чым усякія калчакаві, дзенікінцы, калеты...

На выкладжавае гэта сустречка і сувязь трацкістей з фашыстамі на агульной злачыннай справе. У ліцціце польскай, якія аматарызівалі супроты большавіцкай партыі. Гэтыя люди, пры жыцці Леніна, якія аматарызівалі супроты лініі партыі і самога Леніна, арганізоўвалі ўсякія козні супроты большавіцам, маючы яшчэ наўгадаць называць саба «большавікі-ленинікамі». Прададнікі, пішоднікі, зраднікі дарады, іх злачынствы на вялікіх прадпрыемствах, рыхтавалі пінічныя (подарункі) акты, каб аблібіць аборону нашай краіні! Для гэтага іны ўступалі ё пераходы в варожымі Советскому Савою замежнымі сіламі, шукалі іх садзеянстві і падтрымкі.

Іны абицімі адкрытыя вароты замежнай краіні, пісціца працядаць іх пінічнімі на завоівы і руднікі, лисы і промыслы. Іны загадалі гандлівалі часткамі советскай тэрыторыі, запрадавалі агресарым замі і славоду народу ССР. Іны пакінілі, чым усякія калчакаві, дзенікінцы, калеты...

На выкладжавае гэта сустречка і сувязь трацкістей з фашыстамі на агульной злачыннай справе. У ліцціце польскай, якія аматарызівалі супроты большавіцкай партыі. Гэтыя люди, пры жыцці Леніна, якія аматарызівалі супроты лініі партыі і самога Леніна, арганізоўвалі ўсякія козні супроты большавіцам, маючы яшчэ наўгадаць называць саба «большавікі-ленинікамі». Прададнікі, пішоднікі, зраднікі дарады, іх злачынствы на вялікіх прадпрыемствах, рыхтавалі пінічныя (подарункі) акты, каб аблібіць аборону нашай краіні! Для гэтага іны ўступалі ё пераходы в варожымі Советскому Савою замежнымі сіламі, шукалі іх садзеянстві і падтрымкі.

Іны абицімі адкрытыя вароты замежнай краіні, пісціца працядаць іх пінічнімі на завоівы і руднікі, лисы і промыслы. Іны загадалі гандлівалі часткамі советскай тэрыторыі, запрадавалі агресарым замі і славоду народу ССР. Іны пакінілі, чым усякія калчакаві, дзенікінцы, калеты...

На выкладжавае гэта сустречка і сувязь трацкістей з фашыстамі на агульной злачыннай справе. У ліцціце польскай, якія аматарызівалі супроты большавіцкай партыі. Гэтыя люди, пры жыцці Леніна, якія аматарызівалі супроты лініі партыі і самога Леніна, арганізоўвалі ўсякія козні супроты большавіцам, маючы яшчэ наўгадаць называць саба «большавікі-ленинікамі». Прададнікі, пішоднікі, зраднікі дарады, іх злачынствы на вялікіх прадпрыемствах, рыхтавалі пінічныя (подарункі) акты, каб аблібіць аборону нашай краіні! Для гэтага іны ўступалі ё пераходы в варожымі Советскому Савою замежнымі сіламі, шукалі іх садзеянстві і падтрымкі.

Іны абицімі адкрытыя вароты замежнай краіні, пісціца працядаць іх пінічнімі на завоівы і руднікі, лисы і промыслы. Іны загадалі гандлівалі часткамі советскай тэрыторыі, запрадавалі агресарым замі і славоду народу ССР. Іны пакінілі, чым усякія калчакаві, дзенікінцы, калеты...

На выкладжавае гэта сустречка і сувязь трацкістей з фашыстамі на агульной злачыннай справе. У ліцціце польскай, якія аматарызівалі супроты большавіцкай партыі. Гэтыя люди, пры жыцці Леніна, якія аматарызівалі супроты лініі партыі і самога Леніна, арганізоўвалі ўсякія козні супроты большавіцам, маючы яшчэ наўгадаць называць саба «большавікі-ленинікамі». Прададнікі, пішоднікі, зраднікі дарады, іх злачынствы на вялікіх прадпрыемствах, рыхтавалі пінічныя (подарункі) акты, каб аблібіць аборону нашай краіні! Для гэтага іны ўступалі ё пераходы в варожымі Советскому Савою замежнымі сіламі, шукалі іх садзеянстві і падтрымкі.

Іны абицімі адкрытыя вароты замежнай краіні, пісціца працядаць іх пінічнімі на завоівы і руднікі, лисы і промыслы. Іны загадалі гандлівалі часткамі советскай тэрыторыі, запрадавалі агресарым замі і славоду народу ССР. Іны пакінілі, чым усякія калчакаві, дзенікінцы, калеты...

На выкладжавае гэта сустречка і сувязь трацкістей з фашыстамі на агульной злачыннай справе. У ліцціце польскай, якія аматарызівалі супроты большавіцкай партыі. Гэтыя люди, пры жыцці Леніна, якія аматарызівалі супроты лініі партыі і самога Леніна, арганізоўвалі ўсякія козні супроты большавіцам, маючы яшчэ наўгадаць называць саба «большавікі-ленинікамі». Прададнікі, пішоднікі, зраднікі дарады, іх злачынствы на вялікіх прадпрыемствах, рыхтавалі пінічныя (подарункі) акты, каб аблібіць аборону нашай краіні! Для гэтага іны ўступалі ё пераходы в варожымі Советскому Савою замежнымі сіламі, шукалі іх садзеянстві і падтрымкі.

Іны абицімі адкрытыя вароты замежнай краіні, пісціца працядаць іх пінічнімі на завоівы і руднікі, лисы і промыслы. Іны загадалі гандлівалі часткамі советскай тэрыторыі, запрадавалі агресарым замі і славоду народу ССР. Іны пакінілі, чым усякія калчакаві, дзенікінцы, калеты...

На выкладжавае гэта сустречка і сувязь трацкістей з фашыстамі на агульной злачыннай справе. У ліцціце польскай, якія аматарызівалі супроты большавіцкай партыі. Гэтыя люди, пры жыцці Леніна, якія аматарызівалі супроты лініі партыі і самога Леніна, арганізоўвалі ўсякія козні супроты большавіцам, маючы яшчэ наўгадаць называць саба «большавікі-ленинікамі». Прададнікі, пішоднікі, зраднікі дарады, іх злачынствы на вялікіх прадпрыемствах, рыхтавалі пінічныя (подарункі) акты, каб аблібіць аборону нашай краіні! Для гэтага іны ўступалі ё пераходы в варожымі Советскому Савою замежнымі сіламі, шукалі іх садзеянстві і падтрымкі.

Іны абицімі адкрытыя вароты замежнай краіні, пісціца працядаць іх пінічнімі на завоівы і руднікі, лисы і промыслы. Іны загадалі гандлівалі часткамі советскай тэрыторыі, запрадавалі агресарым замі і славоду народу ССР. Іны пакінілі, чым усякія калчакаві, дзенікінцы, калеты...

На выкладжавае гэта сустречка і сувязь трацкістей з фашыстамі на агульной злачыннай справе. У ліцціце польскай, якія аматарызівалі супроты большавіцкай партыі. Гэтыя люди, пры жыцці Леніна, якія аматарызівалі супроты лініі партыі і самога Леніна, арганізоўвалі ўсякія козні супроты большавіцам, маючы яшчэ наўгадаць называць саба «большавікі-ленинікамі». Прададнікі, пішоднікі, зраднікі дарады, іх злачынствы на вялікіх прадпрыемствах, рыхтавалі пінічныя (подарункі) акты, каб аблібіць аборону нашай краіні! Для гэтага іны ўступалі ё пераходы в варожымі Советскому Савою замежнымі сіламі, шукалі іх садзеянстві і падтрымкі.

Іны абицімі адкрытыя вароты замежнай краіні, пісціца працядаць іх пінічнімі на завоівы і руднікі, лисы і промыслы. Іны загадалі гандлівалі часткамі советскай тэрыторыі, запрадавалі агресарым замі і славоду народу ССР. Іны пакінілі, чым усякія калчакаві, дзенікінцы, калеты...

На выкладжавае гэта сустречка і сувязь трацкістей з фашыстамі на агульной злачыннай справе. У ліцціце польскай, якія аматарызівалі супроты большавіцкай партыі. Гэтыя люди, пры жыцці Леніна, якія аматарызівалі супроты лініі партыі і самога Леніна, арганізоўвалі ўсякія козні супроты большавіцам, маючы яшчэ наўгадаць называць саба «большавікі-ленинікамі». Прададнікі, пішоднікі, зраднікі дарады, іх злачынствы на вялікіх прадпрыемствах, рыхтавалі пінічныя (подарункі) акты, каб аблібіць абор

ПЛЕНУМ УСЕСАЮЗНАГА ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА НОВАГА АЛФАВІТА

МАСКВА, 20 студзеня. (БЕЛТА). У сучасніх усіх мовах, які ўжываны перад камітэтам у сузвізі з прынцыпам Сталінскай Конституціі. З відліком дакладам аб вінчані работы Усесаюзнага цэнтральнага камітэта новага алфавіта за 1936 год і планах работы на 1937 год выступіў нам. старшыня камітэта таго, Мусабекаў, сакратар Савета Нацыянальнасці ЦВК СССР т. Хайдеевіч, старшыня ЦВК нацыянальных рэспублік, а таксама віцімі наукоўскіх работнік-лінгвістіў.

Пленум алфіў кароткай уступчай пра-
мовай тав. Мусабекаў, які ўказаў на но-

вым залазы, узімкіхі перад камітэтам у сузвізі з прынцыпам Сталінскай Конституціі. З відліком дакладам аб вінчані работы Усесаюзнага цэнтральнага камітэта новага алфавіта за 1936 год і планах работы на 1937 год выступіў нам. старшыня камітэта таго, Мусабекаў.

У сучасны момант на новы лашчаваны алфавіт пераведзена 70 моваў, на якіх гаворяць народы СССР. Звыш 25 мільёнаў чалавек упершыню зтрымалі пісменнасць на роднай мове.

ТРЕСТЫ І ПРАДПРЫЕМСТВЫ НАРКАМЛЕСА БССР

Як паведомляе газета «Лясная промышленность», нарком лісной працы і лесозаводства В. I. Іваноў падпісаў загад аб пераходзе настуцінных трэстаў, працпрыемстваў і на-
вучальных установ сістэмы Наркамлеса СССР у падрэдкаванне Наркамлеса БССР.

на «Главногалезесу» пераходзіць трэст Лесбес з усімі прадпрыемствамі, уключачы сплаўную кантрору і лесозаводы «Ліпень», «Дулеба», «Зымчка» і «Чырвона

на «Главногалезесу» — трэст Белдрэй у складзе лесозаводу: імя Молаты, імя Вароўскага, імя Фрунзе, Віцебск № 1, Полацкі імя Халтуріна, імя Комітета, «Пралетарый», «Адраджэнне», речышы і «Сынізізм»;

на «Главлесхіму» — трэст Белхімлес. (БЕЛТА).

КАРЫСНАЯ ЭКСКУРСІЯ

Мінім шкільных камітэтаў. Непрыкмет-
на прамыслі для школьнага разнастака
і апінічнага супольнага дзеяния. Пры-
шоўшы на занікі, здзілі прынесіць з сабою
важкія багатыя сучасныя урахункі, не-
забываючы ўсімі.

20 вучніў старшыні класаў 5-й мен-
скай школы зваруцца ў экспкурсію па
маршрутам: Менск — Ленінград — Мур-
манск. Адной з галоўных мет экспкурсіі
было азіянізіраванне з пунінскімі помінка-
мі. 16 студзеня ўсе школьнікі экспкурсіі на-
阖ілі раздакім «Звязды» і расказаў

на «Главлесхіму» — трэст Белхімлес.

Першыя павінны быў закончаны на
пазнані 30 студзеня.

Бабруйскі і гомельскі дрезава-працоўчы

камітэты трэста Белдрэй заставілі ѿ сі-
стэме Наркамлеса СССР.

(БЕЛТА).

з усімі прадпрыемствамі, Барысаўскі тэр-
центрычны завод (са складу каліфольна-скі-
ліціарнага трэста) і новобеліцкі заводы

каніфольна-мільны і ізаляційных піл;

на «Глебавічы» — запалкавы фаб-

рык: «Хімічны», «Везувій» і «Про-

летарскія прамоўкі» імія Кірава.

на фанерністру — фанерны заво-

ду: «Чырвона кастрычнік», заво-

ду № 24, Віцебск, «Комітэт», імя Галадзе-

ва, «Везувій» і «Чырвона Бярэзіна».

Апрача таго, Наркамлес БССР пера-

лаючы бабруйскі, новобеліцкі і полац-

скі тэхнікумы.

Першыя павінны быў закончаны на

пазнані 30 студзеня.

Бабруйскі і гомельскі дрезава-працоўчы

камітэты трэста Белдрэй заставілі ѿ сі-

стэме Наркамлеса СССР.

(БЕЛТА).

на «Глебавічы» — трэст Белхімлес.

з усімі прадпрыемствамі, Барысаўскі тэр-

центрычны завод (са складу каліфольна-скі-
ліціарнага трэста) і новобеліцкі заводы

каніфольна-мільны і ізаляційных піл;

на «Глебавічы» — запалкавы фаб-

рык: «Хімічны», «Везувій» і «Про-

летарскія прамоўкі» імія Кірава.

на фанерністру — фанерны заво-

ду: «Чырвона кастрычнік», заво-

ду № 24, Віцебск, «Комітэт», імя Галадзе-

ва, «Везувій» і «Чырвона Бярэзіна».

Апрача таго, Наркамлес БССР пера-

лаючы бабруйскі, новобеліцкі і полац-

скі тэхнікумы.

Першыя павінны быў закончаны на

пазнані 30 студзеня.

Бабруйскі і гомельскі дрезава-працоўчы

камітэты трэста Белдрэй заставілі ѿ сі-

стэме Наркамлеса СССР.

(БЕЛТА).

на «Глебавічы» — трэст Белхімлес.

з усімі прадпрыемствамі, Барысаўскі тэр-

центрычны завод (са складу каліфольна-скі-
ліціарнага трэста) і новобеліцкі заводы

каніфольна-мільны і ізаляційных піл;

на «Глебавічы» — запалкавы фаб-

рык: «Хімічны», «Везувій» і «Про-

летарскія прамоўкі» імія Кірава.

на фанерністру — фанерны заво-

ду: «Чырвона кастрычнік», заво-

ду № 24, Віцебск, «Комітэт», імя Галадзе-

ва, «Везувій» і «Чырвона Бярэзіна».

Апрача таго, Наркамлес БССР пера-

лаючы бабруйскі, новобеліцкі і полац-

скі тэхнікумы.

Першыя павінны быў закончаны на

пазнані 30 студзеня.

Бабруйскі і гомельскі дрезава-працоўчы

камітэты трэста Белдрэй заставілі ѿ сі-

стэме Наркамлеса СССР.

(БЕЛТА).

на «Глебавічы» — трэст Белхімлес.

з усімі прадпрыемствамі, Барысаўскі тэр-

центрычны завод (са складу каліфольна-скі-
ліціарнага трэста) і новобеліцкі заводы

каніфольна-мільны і ізаляційных піл;

на «Глебавічы» — запалкавы фаб-

рык: «Хімічны», «Везувій» і «Про-

летарскія прамоўкі» імія Кірава.

на фанерністру — фанерны заво-

ду: «Чырвона кастрычнік», заво-

ду № 24, Віцебск, «Комітэт», імя Галадзе-

ва, «Везувій» і «Чырвона Бярэзіна».

Апрача таго, Наркамлес БССР пера-

лаючы бабруйскі, новобеліцкі і полац-

скі тэхнікумы.

Першыя павінны быў закончаны на

пазнані 30 студзеня.

Бабруйскі і гомельскі дрезава-працоўчы

камітэты трэста Белдрэй заставілі ѿ сі-

стэме Наркамлеса СССР.

(БЕЛТА).

на «Глебавічы» — трэст Белхімлес.

з усімі прадпрыемствамі, Барысаўскі тэр-

центрычны завод (са складу каліфольна-скі-
ліціарнага трэста) і новобеліцкі заводы

каніфольна-мільны і ізаляційных піл;

на «Глебавічы» — запалкавы фаб-

рык: «Хімічны», «Везувій» і «Про-

летарскія прамоўкі» імія Кірава.

на фанерністру — фанерны заво-

ду: «Чырвона кастрычнік», заво-

ду № 24, Віцебск, «Комітэт», імя Галадзе-

ва, «Везувій» і «Чырвона Бярэзіна».

Апрача таго, Наркамлес БССР пера-

лаючы бабруйскі, новобеліцкі і полац-

скі тэхнікумы.

Першыя павінны быў закончаны на

пазнані 30 студзеня.

Бабруйскі і гомельскі дрезава-працоўчы

камітэты трэста Белдрэй заставілі ѿ сі-

стэме Наркамлеса СССР.

(БЕЛТА).

на «Глебавічы» — трэст Белхімлес.

з усімі прадпрыемствамі, Барысаўскі тэр-

центрычны завод (са складу каліфольна-скі-
ліціарнага трэста) і новобеліцкі заводы

каніфольна-мільны і ізаляційных піл;

на «Глебавічы» — запалкавы фаб-

рык: «Хімі